

УДК 556 (476)

ГЕАЭКАЛАГЧНАЯ АЦЭНКА СТАНУ І ЯКАСЦІ ВОДНЫХ РЭСУРСАЎ ПРЭСНЫХ ВОД

Н.Д. Ціткова, (старши выкладчык БДУФК);

М.Г. Ясавеев, (загадчык кафедры эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды БДПУ, доктар геолага-мінералагічных навук, прафесар);

А.У. Шаршнёў, (дацент кафедры геаграфіі ГДУ, кандыдат геаграфічных навук);

Д.Дж. Талікадзе, (аспірант кафедры эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды БДПУ)

Уводзіны. Размеркаванне водных рэсурсаў па паверхні зямнога шара і порах года зусім нераўнамернае. У сувязі з гэтым у шэрагу рэгіёнаў планеты адчуваецца недахоп прэснай вады. Акрамя таго, на стан водных рэсурсаў аказвае ўплыў гаспадарчая дзейнасць. Усе віды і прадукты чалавечай дзейнасці з'яўляюцца патэнцыяльнымі забруджвальнікамі вады. Вялікі і малыя прадпрыемствы, гарадская інфраструктура, сельская гаспадарка, транспарт, сцёкі з адпрацаваных рудняў і наўмыснае ці аварыйнае забруджванне – усё гэта аказвае ўплыў на якасць вод. Забруджванне ад гэтых і многіх іншых крыніц чалавечай дзейнасці можа непасрэдна паступаць у паверхневыя і падземныя воды з паверхневым сцёкам ці накаплівацца ў атмасферы і далей пранікаць у гідросферу з ападкамі. Забруджванне можа праяўляцца ў выглядзе крапковых крыніц ці насіць плошчавыя харектар, які ўзмоцнены неспрыяльнымі ўмовамі надвор'я (Кудельский, 1995).

У сучасным свеце ў шматлікіх краінах патрабнасць ў вадзе, асабліва прэснай, апярэджаюць тэмпы прыросту насельніцтва і развіцця вытворчасці.

Кліматычны і геолага-гідрагеалагічны ўмовы Беларусі спрыяльныя для фарміравання рэсурсаў прыродных вод, шырокага іх распаўсюджвання і папаўнення выкарыстанай часткі іх запасаў. Пітное водазабяспечэнне ў рэспубліцы адбываецца за кошт прыцягнення рэсурсаў паверхневых і падземных вод і ў меншай ступені, паверхневых вод (Нацыянальны атлас Рэспублікі Беларусь, 2002), (Ясовеев, 2007).

Актыўнае выкарыстанне водных рэсурсаў у гаспадарчай вытворчасці абавязкова прыводзіць да змены іх колькаснага і якаснага складу. Развіццё прамысловых раёнаў, актыўнае асваенне сельскагаспадарчых угоддзяў, стварэнне буйных жывёлагадоўчых комплексаў, інтэнсіўны сканцэнтраваны водаадбор, іншыя прычыны – усё гэта ставіць ахову вод у лік важных экалагічных праблем нашай краіны (Государственный водный кадастэр, 2010).

Водныя рэсурсы паверхневага і падземнага сцёку. Беларусь размешчана ў зоне ўмеранага ўвільгатнення. Сярэднегадавая колькасць ападкаў складае 550 - 720 мм, а ў засушлівія гады колькасць ападкаў можа зняжацца да 350 мм. На тэрыторыі рэспублікі выпадае ў сярэднім $155,4 \text{ km}^3$ ападкаў у год, з іх выпараецца 119 , доля рачнога сцёка – $36,4 \text{ km}^3$. З суседніх рэспублік транзітам паступае $20,7 \text{ km}^3$ рачных вод. Такім чынам, гадавы сцёк дасягае $57,1 \text{ km}^3$. Усе рэкі, у асноўным, снегавога папаўнення з вясенняյ паводкай. На працягу сакавіка – мая на іх сыходзіць у сярэднім 54% гадавога сцёку, а ў летне-весенскую межань выдатак рэк фарміруецца за кошт атмасферных ападкаў і разгрузкі грунтовых вод. Лічацца, што дынамічныя (патокавыя) запасы грунтовых вод судносны з суммарным шматгадовым выдаткам рэк ў $56 \text{ млн.м}^3/\text{суткі}$, гэта адпавядае прыкладна $20,5 \text{ km}^3/\text{год}$.

Воды паверхневага сцёку (рэкі, азёрныя вадаёмы, балотныя воды) складаюць найбольш не абаронены элемент гідросфery зямлі, які знаходзіцца пад пастаянным ўздзеяннем працэсаў і прадуктаў прыроднага і тэхнагеннага паходжання. З гэтым звязаны высокі ўзоровень забруджнасці рачных і азёрных вод, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Сумесным уздзеяннем забруджаючых атмосферных ападкаў і таксічных сцёкаў з сельгасугоддзяў, буйных жывёлаводчых комплексаў, прамысловых прадпрыемстваў і палігонаў складавання цвёрдых адходаў часткова выведзены са строю паверхневыя крыніцы водазабяспечэння. Пагоршыўся бактэрыялагічны стан, газавы рэжым і іонна-солевыя харатарыстыкі рачных вод. На некаторых участках рачных водатокаў утриманне нітратаў і нафтапрадуктаў перавышае ЛДК (лімітава дапушчальная канцэнтрацыя) у дзесяткі разоў. Па утриманні азоцістых злучэнняў, ядахімікатаў, хларыдаў і хлорарганічных злучэнняў цяжкіх металаў і, у прыватнасці, ртуці паверхневыя воды, напрыклад р. Свіслач, вельмі шкодныя для жывых арганізмаў і чалавека. Асабліва забруджаны донныя ападкі рэк, закрытых вадаёмаў. Высокая канцэнтрацыя ў іх цяжкіх металаў (ртуць, кадмій, хром, свінец і інш.), ядахімікатаў і радыёнуклідаў дазваляюць лічыць донныя ў тварэнні рэчышч рэк і лінейнымі крыніцамі пастаяннага забруджвання рачной вады і грунтовых вод (Ясовеев, 2007).

Беларусь валодае вельмі значнымі рэсурсамі падземных вод – прэсных пітных (солеутриманне менш $1 \text{ г}/\text{дм}^3$), мінеральных, а таксама падземных расолаў з канцэнтрацыяй раствораных рэчаў ад 35 да $500 \text{ г}/\text{дм}^3$. Прэсныя воды пітнога прызначэння распаўсюджаны

ўсюды на глыбіню ад 100 – 150 да 400 – 450 метраў і больш лёгка схільны да працэсаў забруджвання з паверхні зямлі ў сувязі з адсутнасцю ў разрэзе водазмяшчаючых горных парод, якія рэгіянальна распаўсяджены гліністымі водаўпоры. Гэтым тлумачыцца высокі ўзровень ужо сфарміраванага забруджвання грунтовых вод пітнога прызначэння на вялікай тэрыторыі (больш за 6 млн. га) сельскагаспадарчых угоддзяў і меліяратыўнага будаўніцтва, а таксама ў межах і ваколіцах усіх без выключэння гарадоў і населеных пунктаў (камунальнае і прамысловое забруджванне), соледабываючых рудняў (Салігорск), абагачальных заводоў (Гомель), птушкаферм і буйных жывёлаводчых комплексаў з іх вельмі шкоднымі сцёкамі (Ясовеев, Шаршнёў, Пачыкайлік, 2007).

Умовы фарміравання рэурсаў прэсных вод. Большая частка запасаў прэсных вод звязаны з гравійна-пясчаны гліністымі алювіальна-ледніковымі чацвярцічнымі адкладаннямі, частка рэурсаў падземных вод знаходзіцца ў неаген-палеагенавых, верхне-мелавых, юрскіх пародах.

Рух грунтовых вод ва ўсіх выпадках арыентаваны ў накірунку рэчышч бліжэйшых рэк ці прамежкавых западзін (азёрных, балотных), сцёк прэсных падземных вод, якія залягаюць больш глыбей – у накірунку буйных рачных далінаў. Інтэнсіўнасць руху змяншаецца з глыбінёй, што вызначае існаванне прамой гідрагеахімічнай занальнасці ў разрэзе асадачных адкладаў Беларусі, згодна з якой мінералізацыя змяншаецца па меры паглыбленні залягання. Увогуле, прэсныя воды з мінералізацыяй да $1 \text{ г}/\text{дм}^3$, распаўсяджены да глыбіні 150 – 400 м, ніжэй гэтага ўзоруно мінералізацыя вод інтэнсіўна ўзрастает і дасягае 10 – 150 і нават 400 – 600 $\text{г}/\text{дм}^3$ у найбольш пагружаных частках асадачных тоўшч (Ясовеев, 2007).

Натуральныя рэсурсы падземных вод, якія роўныя падземнаму сцёку у рэкі, дасягаюць па разных аценках ад 15,9 да 20,5 $\text{км}^3/\text{год}$, а з улікам транзітнага трасбасейнавага сцёку – ад 28,4 да 33 $\text{км}^3/\text{год}$, што сведчыць аб іх забяспечанасці прыродным палаўненнем.

Па дадзеных на 2007 г., агульны адбор падземных вод дасягнуў амаль $2 \text{ км}^3/\text{год}$, што складаець каля 11% прагназуемых эксплуатацыйных запасаў зоны інтэнсіўнага водаабмену.

Ва ўмовах Беларусі, дзе гушчыня рачной сеткі дасягае 0,4 – 0,5 $\text{км}/\text{км}^2$, практычна кожны водазабор падземных вод аказвае ўплыў на велічыню паверхневага сцёку рэк. Доля рачнога сцёку ў існуючым і перспектыўным адборы падземных вод у цэлым па рэспубліцы дасягае 75-85%, што, натуральна, адмоўна адбываецца на гідрагеахімічнай рэжыме рэк, асабліва малых. Частка з водатокаў іх перасыхаюць поўнасцю ці функцыянуюць часткова.

У іонным складзе прэсных падземных вод дамінуюць гідракарбанаты і кальций, з павелічэннем мінералізацыі ўзрастает канцэнтрацыя сульфатаў, хлора, натрыя, шырокая распаўсядженасць воды з высокім утрыманнем (ЛДК) жалеза.

Выкарыстанне рэурсаў пітных вод. Назіранні за водаадборам, зменамі ўзоруно і тэмператур, якасцю падземных вод выконваюцца на групавых водазaborах 22 гарадоў рэспублікі і 102 гідрагеалагічных пастах у натуральных і слабанарушаных умовах. Рэжымныя назіранні ажыццяўляліся на более чым 1200 свідравінах апорнай назіральнай сеткі нацыянальнай сістэмы маніторынга навакольнага асяродзяя рэспублікі.

Натуральныя рэсурсы прэсных падземных вод, якія ўяўляюць сабой сумарны выдатак патоку падземных вод, забяспечаны інфільтрацыяй атмасферных ападкаў, дасягаюць, як упаміналася вышэй, 15,9 – 20,5 $\text{км}^3/\text{год}$. З улікам нераўнамернасці выпадзення атмасферных ападкаў на гадах, вельмі значных хібнасцей у аценцы страт на выпарэнне, трансмежавага падземнага сцёку і інш., гідрагеалагічнай службай Беларусі натуральныя рэсурсы прэсных вод прымаюцца за $15,9 \text{ км}^3/\text{год}$ ($43,56 \text{ млн.м}^3/\text{сут}$) (Ясовеев, 2007).

Прагназуемыя эксплуатацыйныя рэсурсы прэсных падземных вод пад якім разумеецца выдатак вады, які можа быць, у сваю чаргу, атрыманы водазаборнымі свідравінамі з улікамі магчымасці прыцягнення вод паверхневага сцёку, інтэнсіфікацыі падземнага сцёку і г.д., у цэлым па рэспубліцы ацэньваецца ў $49596 \text{ тыс. м}^3/\text{сут}$.

Эксплуатацыйныя запасы прэсных падземных вод. Пад разведенымі эксплуатацыйнымі запасамі маюць на ўвазе колькасці падземных вод ($\text{м}^3/\text{сут}$), якую можна атрымаць рацыянальнымі ў тэхнічных і эканамічных адносінах водазаборнымі свідравінамі пры зададзеным рэжыме эксплуатацыі, а таксама якасці вады, задавальняючай санітарным патрабаванням на працягу ўсяго разліковага тэрміну водаспажывання. Эксплуатацыйныя запасы ацэньваюцца па выніках геалага-разведачных работ, што выконваюцца на заяве пэўных спажыўцуў. Па ступені падрыхтаванасці запасаў да эксплуатацыі выдзяляюцца прамысловыя катэгорыі (A+B) і перспектыўныя (C₁ і C₂).

Па стану на 01.01.2007 на тэрыторыі РБ разведаны 251 радовішча з эксплуатацыйнымі запасамі прэсных падземных вод $6495,1 \text{ тыс. м}^3/\text{сут}$ (табліца).

Табліца 1

Колькасць радовішчай (і участкаў у іх межах) прэсных падземных вод, разведаных запасаў падземных вод і іх выкарыстанне

Адміністрацыйная вобласці	Колькасць разведанных радовішч падземных вод	Колькасць эксплуатуемых участкаў радовішч падземных вод	Колькасць не эксплуатуемых участкаў радовішч падземных вод	Агульныя разведаныя эксплуатацыйныя запасы падземных вод, тыс.м³/сут	Колькасць агульных разведанных запасаў падземных вод на эксплуатуемых участках радовішчай тыс.м³/сут	Колькасць агульных разведанных запасаў падземных вод на не эксплуатуемых участках радовішчай, тыс.м³/сут	Колькасць гарадоў і аб'ектаў, якія выкарыстаюць падземныя воды з разведенными запасами падземных вод
Брэсцкая	38	25	13	889,1	627,4	261,7	17
Віцебская	32	17	15	912,9	595,7	317,2	10
Гомельская	50	33	17	1058,3	787,7	270,6	20
Гродзенская	27	17	10	751,3	471,1	280,2	12
Мінская	62	40	22	1976,0	1483,2	492,8	19
Магілеўская	42	20	22	907,52	558,26	349,26	11
Усяго	251	152	99	6495,12	4523,36	1971,76	89

Выкарыстанне. Эксплуатацыя прэсных падземных вод ажыццяўляецца як адзінкамі свідравінамі (больш за 30 тыс.), так і групавымі водазаборамі. З зацверджаных запасаў на водазaborах у 2007 г. водаадбор склаў 1817,6 тыс. м³/сут ці 41% ад разведеных.

Спажыванне вады на аднаго жыхара ў цэлым па рэспубліцы ў 2006 г. склала 208 л/сут, што вышэй, чым у большасці краін Еўропы (100 – 150 л/сут). У асноўным гаспадарча-пітнае забеспячэнне вадой краіны ажыццяўляецца за кошт падземных вод. З паверхневых вод, часткова, забяспечваюцца гарады: Полацк, Мінск, Гомель, Гродна (Государственный земельный кадастэр, 2010).

Трэба адзначыць, што за апошняй гады спажыванне вады ў Беларусі мае тэнденцыю к змяншэнню. Што датычыцца выкарыстання рэсурсаў падземных вод па аб'ектах водаспажывання, трэба адзначыць, што максімальнае расходаванне (выдаткі) вады ў апошняй гады звязана з гаспадарча-пітным водазабеспячэннем і прымысловымі патрэбамі.

У цэлым, можна канстатаваць, што рэспубліка валодае значымі рэсурсамі прэсных падземных вод, якія шматразова перавышаюць сучасныя і перспектывныя аб'ёмы іх спажывання. Асноўныя праблемы ў выкарыстанні падземных вод, як і ў сучасны час, так і ў перспектыве будуць абумоўлены іх якасцю.

Геакалагічныя асаблівасці. Характар покрыўных адкладанняў на тэрыторыі Беларусі, іх добрая прамытасць у спалучэнні з гумідным кліматам рэгіёна абумоўліваюць фарміраванне тут магутнай тоўшчы прэсных падземных вод пераважна гідракарбанатнага кальцыево-магніевага складу. Іх мініралізацыя вар'іруе ад 15 – 50 мг/дм³ да 500 – 700 мг/дм³. Прэсныя воды больш высокай мініралізацыі (700 – 900 мг/дм³) адрозніваюцца, як правіла, гідракарбанатна-хларыдным кальцыево-натрыевым складам ў самай ніжнай часткі зоны актыўнага водаабмену. У рэчышчах некаторых рак (Прыпяць, Бярэзіна, Днепр, Пціч, Зах.Дзвіна і інш.) вядомы пункты разгрузкі глыбінных мініралізаваных вод, у межах якіх хларыдна-натрыевае засаленне дасягае грунтовых і нават паверхневых вод (Ясовеев, 2007).

На участках, якія не знаходзяцца пад уплывам забруджвання чалавека, прэсныя падземныя воды па якасці як правіла задавальняюць патрабаванням, якія прад'яўляюцца да пітных вод (СанПіН 10-124 РБ 99). Выключэнні складаюць павышанае ўтрыманне ў водах жалеза і марганца (Fe, Mg) і некаторых іншых кампанентаў, а таксама дэфіцит у гэтых водах (г.зн. утрыманне ніжэй фізіялагічнага аптымальнага ўзроўню) такіх мікраэлементаў як F і I.

Высокое ўтрыманне жалеза ў водах з'яўляецца галоўнай праблемай, што ўскладняе работу многіх групавых водазaborаў і адзіночных свідравін. Больш 70 % артэзянскіх свідравін на тэрыторыі Беларусі маюць воду з утрыманнем жалеза, якое перавышае ўзровень ЛДК (0,3 мг/дм³), а ў Беларускім Палесці доля гэтых свідравін дасягае 90 – 95 %.

Максімальная канцэнтрацыя жалеза адзначаюцца ў грунтовых водах балотных адкладанняў (да 20 – 40 мг/дм³), а таксама ў грунтовых водах балотных адкладанняў, што

падсцілаюць тарфянікі (да 15 – 26 мг/дм³). Накапленню жалеза ў гэтых водах (у асноўным у закісной форме Fe^{2+}) садзейнічае практычна бескіслародная слабаузнаўляльнае геахімічнае асяродзе, харатэрнае для балот, у якой адсутнічаюць рэчывы, што дапамагаюць асадзіць жалеза (CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , H_2S). Блізкія геахімічныя ўмовы харатэрны і для напорных воданосных комплексаў. Утрыманне жалеза ў іх водах калі-нікалі дасягае 10 – 15 мг/дм³ і больш.

На некаторых водазaborах адзначаецца тэндэнцыя росту утрымання ў водах жалеза з цягам часу (Гомель, Салігорск, Мікашэвічы).

Геаэкалагічныя фактары тэхнагенэза. У апошнія дзесяцігоддзі на якасць прэсных падземных вод Беларусі ўсё большы ўплыў аказваюць розныя тэхнагенные фактары, асабліва сельскагаспадарчыя, камунальна-бытавыя і прымесловыя забруджванні. Высокая пранікальнасць покрыўных адкладанняў на тэрыторыі краіны, спрыяльная да фарміравання рэурсаў прэсных вод, з другога боку – абумоўлівае іх вельмі слабую натуральную абароненасць ад тэхнагеннага забруджвання.

У найбольшых маштабах праяўляеца сельскагаспадарчое забруджванне падземных, галоўным чынам, грунтowych вод. Яно ахоплівае практычна ўсё ворыўныя землі, дзе прымяняюцца арганічныя і мініральныя ўгнаенні, тэрыторыі жывёлаводчых форм і комплексаў, палёў арашэння жывёлаводчымі сцёкамі. На такіх участках у грунтowych водах назіраеца рост утрымання іонаў NO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} і некаторых іншых кампанентаў. Часта выяўляюцца слядовыя колькасці ядахімікатаў. У зоне дэпрэсіўных варонак дзеючых свідравін гэта забруджданне можа пранікаць у больш глыбокія напорныя ваданосныя гарызонты. Такія выпадкі устаноўлены на водазaborах Мінска, Орши, Віцебска, Жодзіна, Барысава і іншых гарадоў.

Магутным фактарам, які прыводзіць да глыбокай трансфармацыі складу грунтowych вод, з'яўляюцца асушальныя меліярацыі. На асушаных землях грунтovыя воды набываюць сульфатна-кальцыевы склад, зусім не харатэрны для прэсных падземных вод краіны.

Вельмі высокія ўзроўні забруджвання грунтowych вод фарміруюцца ў межах сельскіх населеных пунктаў і ў гарадскіх раёнах прыватнай забудовы, дзе на сельскагаспадарчое забруджванне накладваеца камунальна-бытавое. Найбольш інтэнсіўна на гэтых участках праяўляеца нітратнае забруджванне. Калі натуральны геахімічны фон NO_3^- у грунтowych водах Беларусі складае ў сярэднім 1,2 мг/дм³, то ў водах калодзежаў і неглыбокіх свідравін на падвор'ях яго утрыманне часта ўзрастает да 300 – 600 мг/дм³, дасягае ў асобных выпадках 1200 – 2492 мг/дм³ (уровень ЛДК – 45 мг/дм³). Па дадзеных РУП “Белгеалогія”, цяпер 82 % калодзежаў, якімі на Беларусі працягваюць карыстацца большасць вясковага насельніцтва, маюць ваду, што не задавальняе санітарным нормам па нітратах і мікрабіялагічных паказчыках. У цэлым, праблема вясковага водазабеспечэння з'яўляеца найбольш значымай экалагічнай праблемай Беларусі.

Нітраты ў падземных водах ўстойлівыя і здольныя мігрыраваць па патоку падземных вод, так і больш глыбокія ваданосныя гарыzonты, асабліва ў зонах дэпрэсіўных варонак дзеючых свідравін. Высокія ўзроўні нітратнага забруджвання падземных вод назіраюцца на тэрыторыі жывёлаводчых ферм (да 100 – 220 мг/дм³), а таксама на групавых водазaborах Мінска, Орши, Барысава і др. (да 60 – 87 мг/дм³). На водазaborы “Навінкі” г.Мінска нітратнае забруджванне праследжваеца да глыбіні 200 м.

Якасць прэсных падземных вод нярэдка пагаршае павышанае утрыманне ў іх амонію, для якога ўстаноўлены ўровень ЛДК – 2,6 мг/дм³. Па дадзеных РУП “Белгеалогія” на водазaborах Навапалацка, Жодзіна, Слоніма ўтрыманне NH_4^+ у некаторых свідравінах дасягае 6 – 20 мг/л., а на вазаборы “Паўночны” у г.Орша – 43 мг/л., што з'явілася адной з прычын яго закрыцця.

Да катэгоріі камунальна-бытавога забруджвання адносіцца забруджванне, якое форміруеца ў межах палігонаў складання цвёрдых бытавых адходаў і ачыстных збудаванняў камунальных служб. Харатэрнымі кампанентамі падобнага забруджвання з'яўляеца NO_3^- , NH_4^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , K^+ , Na^+ , а таксама шырокі спектр арганічных злучэнняў.

Прамысловое забруджванне падземных вод адразніваеца высокай інтэнсіўнасцю, хоць праяўляеца, як правіла, на параўнальна малых участках. Найбольш значныя плошчы падвергнуты прамысловому забруджванню ў Салігорскім прымесловым раёне, Мінскай і Гомельскай агламерацыях, у раёнах нафтапромыслau і інш.

У раёнах солеадвалau і шламазахоўванняў Салігорскіх калійных камбінатau на плошчы 15 км² сфарміравалася зона хларыдна-натрыевага засалення, якая ахоплівае падземныя воды да глыбіні больш за 100 м. Мінералізацыя забруджваных вод дасягае 80 – 160 г/дм³. Мае месца тэндэнцыя пашырэння ареола забруджвання, хуткасць якога ацэньваеца ад некалькіх да 50 – 85 м/год. Па прычыне засалення падземных вод была спынена эксплуатацыя шэрагу водазaborных свідравін 1-га і 3-га рудаўпраўленняў ПА “Беларуськалей”.

У раёне Гомельскага хімзавода на ўчастак складавання цвёрдых адходаў (адвалы фосфагіпсу) і захавання вадкасных адходаў (шламанакапляльнікі) падземныя воды інтэнсіўна

забруджаны фасфатамі (да 50 ЛДК), фторам (да 16 ЛДК), сульфатамі (да 4,5 ЛДК) і іншымі кампанентамі.

У межах нафтапромислаў ПА “Беларуснафта” з-за аварыйных разліваў нафты, расолаў і буравых раствороў фарміруюцца арэолы забруджвання падземных вод па Cl^- , N^+ , Ca^{2+} , нафтапрадуктах і іншых кампанентах.

Патэнцыяльна бяспечным для падземных вод з'яўляецца радыёактыўнае забруджванне значайнай часткі тэрыторыі рэспублікі, якое сфарміравалася ў выніку аварыі на ЧАЭС. Назіраемыя ў наш час актыўнасці (канцэнтрацыі) цэзія-137 (^{137}Cs) у грунтовых водах, як правіла, не перавышаюць $0,2 - 1,0 \text{ Бк}/\text{дм}^3$, а ў напорных эксплуатуемых гарызонтаў – $0,1 - 0,6 \text{ Бк}/\text{дм}^3$.

Стронцый - 90 (^{90}Sr) у шэрагу выпадкаў накапліваецца ў грунтовых водах да $0,5 - 1,7 \text{ Бк}/\text{дм}^3$, г.зн. у колькасці, што непрывышае дапушчальны ўзровень ($0,37 \text{ Бк}/\text{дм}^3$). Сtronцый - 90 харектэрэн, у асноўным, для тэрыторыі 30-км зоны ЧАЭС. У падземных водах эксплуатуемых гарызонтаў утрыманне стронцыю - 90 тут невялікае і, як правіла, не перавышае $0,02 - 0,1 \text{ Бк}/\text{дм}^3$.

Інтэнсіўная эксплуатацыя ваданосных гарызонтаў можа прыводзіць да паступлення забруджвання не толькі з паверхневай тоўшчы, але і да падтoku водазаборныя свідравіны глыбінных мінералізаваных вод. Па прычыне такога засалення была спынена эксплуатацыя водазaborу ў г.Полацку. Падток глыбінных мінералізаваных вод ускладняе ў наш час эксплуатацыю свідравін водазaborу “Бялевічы” у г.Салігорску.

Вынікі. Прэсныя падземныя воды з'яўляюцца асноўнай і найбольш надзеянай крыніцай гаспадарча-пітнога водазабеспячэння ў нашай краіне. У яго структуры водазабяспячэння доля падземных вод дасягае 95% і ў перспектыве павінна павялічыцца. Гэты звязана з недастаткова задавальняючай якасцю паверхневых вод, якія пакуль працягваюць выкарыстоўвацца для патрэб гаспадарча-пітнога водазабяспячэння ў гарадах Мінску, Гомелі, Гродне і Полацку. Паверхневыя воды лёгка ўспрымальныя да хімічнага і мікрабілагічнага забруджвання. З-за высокага ўтрымання ў гэтых водах арганічных рэчываў пры іх хларыраванні на стадыі водападрыхтоўкі ўтвараюцца складаныя хлор- і металарганічныя злучэнні, рэзка пагаршаюцца арганалептычныя ўласцівасці.

Беларусь валодае значнымі рэсурсамі прэсных падземных вод, якія перавышаюць сучасныя і перспектывныя аб'ёмы іх спажывання. Сумарны водаадбор падземных вод (з уцверджаных і неўцверджаных запасаў) складае каля $3,0 \text{ млн. м}^3/\text{сут}$, г.зн. не перавышае 7% ад іх прагнозных рэсурсаў. У гэтых умовах асноўная праблема ў выкарыстанні прэсных падземных вод абумоўлена іх якасцю, што па шэрагу прычын прыроднага і тэхнагеннага харектару, часта не задавальняе санітарным нормам, устаноўленым для пітных вод. Харектэрнымі геахімічнымі асаблівасцямі беларускага рэгіёна з'яўляюцца высокое (вышэй ЛДК) утрыманне ў падземных водах жалеза (у большасці свідравін), радзей, марганца і некаторых іншых кампанентаў, а таксама дэфіцит фтору і ёду.

У апошнія дзесяцігоддзе на якасць прэсных падземных вод усё большы ўплыў аказваюць працэсы сельскагаспадарчага, прымысловага і камунальна-бытавого забруджвання. Пры гэтым, адной з самых значных экалагічных праблем краіны у сучасны час з'яўляецца праблема вясковага водазабеспячэння. Пераважная большасць калодзежаў, якія складаюць аснову водазабеспячэння вясковых населеных пунктаў і працягваюць шырокі выкарыстовыўвацца ў многіх гарадах, не задавальняе санітарным нормам па хімічных (NO_3^- , Cl^- і др.) і мікрабілагічным паказчыках. Яскрава праяўляюцца ўстойлівая тэндэнцыя росту тэхнагеннага забруджвання буйных групавых водазaborах (Мінск, Віцебск, Орша, Барысаў, Жодзіна і інш.), а таксама ведамственных свідравінах прадпрыемстваў.

Аднак тэндэнцыя росту тэхнагеннага забруджвання не з'яўляецца паўсюднай і тым больш, незваротнай. З-за таго, што прэсныя падземныя воды адносяцца да катэгорыі ўзнаўляльных прыродных рэсурсаў, на тых участках, дзе гаспадарчая дзейнасць спыняеца, ці яе інтэнсіўнасць зніжаеца, мае месца паступовае ўзнаўленне натуральнага складу падземных вод. Гэта сведчыць аб прынцыпіяльной магчымасці паляпшэння якасці прэсных падземных вод.

У цяперашні час ў краіне адбываеца значнае ўзмацненне водаахоўнай дзейнасці, таму ў перспектыве можна прагнаваць паляпшэнне якасці прэсных падземных пітных вод. І пакуль альтэрнатывы падземным водам, як найбольш падзежнай крыніцы гаспадарча-пітнога водазабеспячэння, не існуе, то праблема іх якасці заслугоўвае самай дасканальнай і пастаянай увагі дзяржаўных і прыродаводных служб.

Літаратура

- Государственный водный кадастров. Водные ресурсы и их использование и качество вод. – Минск, 2010 – 204 с.

2. Государственный земельный кадастр Республики Беларусь. – Минск, 2010. – 64 с.
3. Кудельский, А.В. Пространственная структура слоя пресных подземных вод на территории Беларуси / А.В. Кудельский, О.Н. Шпаков, Л.Д. Лебедева // Докл.АН Беларуси. 1995. Т.39.№1. С.105 – 108
4. Нацыянальны атлас Рэспублікі Беларусь. Минск, Картография. 2002 – 314 с.
5. Ясовеев, М.Г. Геоэкологичная оценка патэнцыялу ўстойлівасці пресных падземных вод Гомельской вобласці / М.Г. Ясовеев, А.У. Шаршнёў, Д.А. Пацыкайлік // Весці БДПУ, 2007, № 1, С.62 – 66.
6. Ясовеев, М.Г. Водные ресурсы Республики Белаусь / М.Г. Ясовеев, О.В. Шершнев, И.И. Кирвель // Весці БДПУ, 2007, № 1, С.59–62

Анататыя

УДК 556 (476) Ціткова Н.Д., Ясовеев М.Г., Шаршнёў А.У., Талікадзе Д.Д.

Геоэкологичная оценка стану і якасці рэсурсаў пресных вод. // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып.5. Мн.:БГУ. 2012. С. Артыкул дэпаніраваны ў БелІСА

Пресныя падземныя воды з'яўляюцца галоўнай і больш надзенай крыніцай гаспадарчапітнага водазабяспечэння ў Беларусі. Рэсурсы пресных вод краіны перавышаюць сучасныя і перспектывныя аб'ёмы іх спажывання. Асноўная праблема выкарыстання – гэта іх якасць, якая па шэрагу прычын прыроднага і технагеннага харектару часта не здавальняе санітарным нормам, усталяваным для пітных вод. Характэрнымі геоэкологічнымі асаблівасцямі беларускага рэгіёну з'яўляюцца высокое ўтрыманне ў водах жалеза, радзей марганца, а таксама дэфіцит фтора і ѹду. У цяперашні час у краіне адбываецца значнае узмацненне водаахоўнай дзейнасці, таму у перспективе прагназуецца палепшэнне якасці пресных падземных вод.

Табл.-1. Бібліягр.- 6 крыніц

Аннотация

УДК 556 (476) Титкова Н.Д., Ясовеев М.Г., Шершнев О.В., Таликадзе Д.Д.

Геоэкологическая оценка состояния и качества ресурсов пресных вод. // Региональная физическая география в новом столетии, вып.5. Мн.:БГУ. 2012. С. Статья депонирована в БелІСА

Пресные подземные воды являются главным и более надежным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Беларуси. Ресурсы пресных вод страны превышают современные и перспективные объемы их потребления. Основная проблема использования – это их качество, которое по ряду причин природного и техногенного характера часто не удовлетворяет санитарным нормам, установленным для питьевых вод. Характерными геоэкологическими особенностями белорусского региона являются высокое содержание в водах железа, реже марганца, а также дефицит фтора и йода. В настоящее время в стране происходит значительное усиление водоохранной деятельности, поэтому в перспективе прогнозируется улучшить качества пресных подземных вод.

Табл.1. Бібліягр.: 6 названий

Summary

УДК 556 (476) Titkowa N.D., Yasoiveev M.G., Shershnev O.V., Talikadze D.D.

// Regional physical geography in new century, issue 5. Mn.:BSU. 2012. The article is deposited in BellISA

In this article the environmental estimation of quality of fresh underground waters of Belarus was made. On the basis of the natural and geoecological criteria the conclusion that the underground water resources are enable for sustainable supplying of drinking waters of Belarusian population and industry.

Tab.1. Bibliogr.: 6 source

Сведения об авторах:

1. Н.Д. Титкова, старший преподаватель БГУФК.
2. М.Г. Ясовеев профессор, доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой экономической географии и охраны природы БГПУ; направление исследований – “Прикладная геоэкология”; общее количество работ 350 (из них 19 монографий, 108 статей, 12 учебников).
3. О.В. Шершнев, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры ГГУ, общее количество работ – 45.
4. Д.Д. Таликадзе, аспирант кафедры экономической географии и охраны природы БГПУ, направление исследований – “Геоэкологическая оценка водных ресурсов”, общее количество работ – 13.

Репозиторий БГПУ